

Государственное учреждение культуры
«ЦБС Осиповичского района»
Районная детская библиотека

ЧЕРНАЯ БЫЛЬ ЧЕРНОБЫЛЯ




26 апреля 1986 года

**В тот год почернели деревья,
И лес не оделся листвой,
Пустые дома и деревни
Пугали своей тишиной.**

**И только Чернобыльский ветер,
Как коршун, кружил над Землей,
Бросая губительный пепел
На луг, не покрытый травой.**




Казько В. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел




В забытой всеми деревне, обгаренной заревом Чернобыля, люди продолжают работать, шутят, живут без опаски, надеются. Надеется и Янка Каганец - человек совестливый и любящий свою землю. Он знает, что и для него, и для любимой Марии наступит душевное равновесие. Когда же возник вопрос об уничтожении поредевшей от многочисленных вырубок рощи, где живет занесенный в Красную книгу черный аист, люди как будто проснулись...

Казько В. Судны дзень



Творы Віктара Казько добра вядомыя беларускаму чытачу. Па аповесцях «Суд у Слабадзе», «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» і апавяданні «Літары на мармур» зняты кінафільмы. Яны знітаваны адной тэмай — вайна, экалогія, Чарнобыль. Экалогія нашай душы, яе стан, здароўе і хвароба, мінулае і будучае — тое, што цалкам залежыць ад чалавека. Чытач адчуе непакой аўтара за лёс роднай Беларусі, за ўсё жывое на зямлі.

Левановіч Л. Вяртанне ў радыяцыю




У кнізе вядомага беларускага пісьменніка Леаніда Левановіча «Вяртанне ў радыяцыю» ўздываюцца надзённыя праблемы жыцця пасля Чарнобыля. Аўтар сам з адселенай вёскі, сэрцам і душою перажыў чарнобыльскую бяду. Пра гэта яго апавяданні. У іх дзейнічаюць пераважна маладыя людзі, якія сталі перасяленцамі. У аповесці «Узяць пад варту ў зале суда» выкрываюцца праявы духоўнага Чарнобыля.

Мятліцкі М. Блаславенне



*Звяртаючыся да юнага чытача,
паэт закранае трагічную памяць
Чарнобыля, сваёй роднай палескай
вёскі, з болей нагадвае: у век
навукова-тэхнічнага прагрэсу ад
нашых з вамі ведаў, сумлення,
духоўнасці залежаць лёсы сённяшніх і
наступных пакаленняў.*

Мятліцкі М. Замкнёны дом




Назву новай кнігі паэзіі дала аднайменная вершаваная аповесць, якая прысвечана трагічным падзеям вясны 1986 і выклікала вялікі рэзананс сярод чытачоў.

Навуменка І. Гасцініца над Прыпяццю




У кнігу вядомага беларускага пісьменніка Івана Навуменкі ўвайшлі аповесці і апавяданні, напісаныя за апошнія гады. Вольны майстар, ён расказвае пра роднае Палессе, закранутае чорным крылом Чарнобыля, па-новаму ацэньвае сённяшні дзень і нядаўняе мінулае. Ёсць у кнізе творы, прасякнутыя добрым гумарам, сатырычна завостраныя абразкі. Творы Івана Навуменкі вызначаюцца займальным сюжэтам, мяккім лірызмам.

Пташнікаў І. Львы




У апавяданні І. Пташнікава «Львы» глыбока выпісаны пакуты ад радыяцыі і яе наступстваў сабакі Джукі. Гэта водгук на Чарнобыльскую трагедыю, яе вынікі для ўсяго жывога – ці то чалавек або жывёла.

Рабіна над вірам: зборнік паэзіі



«Рабіна над вірам» – сімвалічная назва. Менавіта такой, поўнай таемнай прыгажосці і спазнанай жыццёвай горычы, убачылася наша Бацькаўшчына слынным беларускім паэтам Сяргею Законнікаву, Міколу Мятліцкаму і Алесю Пісьмянкову, творы якіх склалі змест гэтага зборніка.

След чорнага ветру



Книга была приурочена к десятилетию черновильской трагедии. Произведение состоит из школьных сочинений, а также детских рисунков на тему Чернобыльской аварии. Было прислано более 500 сочинений, лучшие из которых и вошли в книгу.



Солдаты Чернобыля



*Книга о чернобыльцах
Владимирской области,
принимавших участие в
ликвидации последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС с
26.04.1986 г. по 31.12.1990 г*




Шамякин И. Злая звезда



Роман «Злая звезда» о черновыльской катастрофе. В центре – образ председателя райисполкома Владимира Пыльченко, на плечи которого ложится тяжесть ликвидации последствий аварии, судьба его семьи: младший сын Глеб – инженер атомной станции, старший Борис, офицер-летчик, дважды побывав в Афганистане, гибнет. Не выдерживает материнское сердце...



Шамякін І. Палеская мадонна



Героі гэтай аповесці—
нашы сучаснікі. Яны
жывуць і дзейнічаюць у
наш час, трапляюць у
розныя складаныя
жыццёвыя сітуацыі, з
якіх не так проста
знайсці выйсце. Кніга
разлічана на шырокае
кола чытачоў.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

